

Голос Радзімы

№ 15 (2001)
9 красавіка 1987 г.

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ПА КУЛЬТУРНЫХ СУВЯЗЯХ З СУАЙЧЫНІКАМІ ЗА РУБЯЖКОМ
(БЕЛАРУСКАЕ ТАВАРЫСТВА «РАДЗІМА»)

Выдаецца з 1955 г.
Цана 4 коп.

КАСМІЧНЫ ТРАНСПАРТ ЗАЎТРАШНЯГА ДНЯ

ЛІФТ, КАНВЕЕР, КОЛА?..

На працяне Федэрэцыі касманаўтыкі СССР у Гомелі прыблеснім савеце навукова-тэхнічных таварыстваў створаны камітэт па проблемах безракетных касмічных сістэм. Узначаліў яго інжынер, кіраўнік патэнтнапліцэнзійнай службы Інстытута механікі металапалімерных сістэм Акадэміі навук Беларускай ССР Анатоль ЮНІЦКІ. Журналист Анатоль ГАТОЎ-ЦЫЦ узяў у яго інтэрв'ю.

— Анатоль Эдуардавіч, якія задачы новага камітета?

— Аналіз розных ідэй і праектаў, распрацоўка вузлавых пытанняў, напулярызацыя сярод моладзі пошуку ў гэтым напрамку. З часам, магчымы, і стварэнне групы ці канструктарскага бюро па праектаванню безракетных касмічных сістэм.

— Выходзіць, у цяперашніх касмічных карабліў няма перспектывы?..

— Многія вучоныя і спецыялісты лічаць: каб прадухіліць перагрэй атмасфери, рана ці позна трэба будзе вынесці на арбіту найбольш энергагемкія вытворчасці. Але каб вырабляць у космасе, напрыклад, адзін працэкт сёняшніх канструкцыйных матэрыялаў, патрэбны будзе гадавы грузаабарот у дзесяць мільёнаў тон. Такі аб'ём грузаў, напрыклад, амерыканскі карабель «Шатл» змог бы даставіць у космас к 2000 году пры ўмове, што яго пачалі б запускаць яшчэ да пачатку нашай эры! Асноўную долю вагі ракеты складае паліва, а сама яна па паказыках карыснага дзеяння ўступае паравозу.

— Чым жа замяніць ракеты?

— Праектаў мнóstva. Скажам, кольцевая шматпавярховая паязыдь Цыялкоўская,

пульсуючы карабель Бялецкага і Гіверца, арбітальнае кольца Акунёва, касмічны ліфт Арцутанава, касмічны канвеер Палякоўша... Аднак ва ўсіх у іх слабае месца — каласальны расход электраэнергіі. Гэта адносіцца і да электрамагнітнай катапульты, якая распрацоўваецца ў ЗША. Касмічны транспарт павінен мець і праліскуную здольнасць мільёны тон, і нізкі сабекошт перавозак. Гэтым умовам нібыта адпавядает агульнапланетны транспартны сродак (АТС). Уяўляе ён кола. Да складней, вобод, надзеты на Зямлю па экватару. Расшырыўшыся на 300—400 кіламетраў, вобод дойдзе да касмічных заводаў, несучы туды сырэвіну. На Зямлю будзе дастуляцца гатовая прадукцыя.

— Як жа выглядае гэта глобальная дзві-кола?

— Праект абміркоўваўся на пасяджэнні секцыі ракетна-касмічнай тэхнікі Федэрэцыі касманаўтыкі СССР. Уявіце сабе эстакаду, якая ахоплівае экватар. Яна пройдзе па многіх краінах, перасячэ акіяны (на вадзе будзе трывацца на пльывучых апорах, залікаранных на дне). У зоне эстакады — энергетычная і эксплуатацыйная гаспадарка, станцыі фарміравання пасажыра- і грузапатоўкі. Вяччае эстакаду 10-мятровая (у дыяметры) «труба» даўжынёй сорак тысяч кіламетраў. Расцягваючыся, дзякуючы тэлескопічным злучэнням, на 2—4 працэнты ад першапачатковай даўжыні, кольца будзгучна схаваецца за воблакамі.

— Што дазволіць АТС адарацца да Зямлі?

— Унутры кольца, у вузкім беспаветраным канале, знаходзіцца металічнае стужка. Стужка, якую падтрымлівае магнітная падвеска, становіца ротарам велізарнага электрапрухавіка. Ротар набірае абароты. Як толькі хуткасць зраўняеца з першай касмічнай, магнітная падвескі перастаюць «адчуваць» яго вагу. Ротар нясецца ў вакуумным канале ўсё хутчэй... Цэнтрабежная сіла ротара праз магнітную падвеску аказвае на корпус АТС ўсё ўзрастаючую

вертыкальную пад'ёмную сілу. пакуль не ўраўнаважыць кожны пагонны метр. Скідваючы захваты, і АТС, расшыраючыся, «усплывае» ў космас. Прапацуячая, як тіганцы вайчок, стужка стварае ўнутры сістэмы незвычайную цвёрдасць. Ніякі ўраганы не здольны змяніць геаметрычную фігуру кольца.

У космасе рухавікі кольца пепрэдкладаюць на генераторны рэжым. Стужка тармозіца. Куды прымяняць выпрацаваную такім чынам электраэнергію? У АТС для гэтай мэты прадугледжана другая стужка — махавік, размешчаны над першай. Калі разагнаць яе, як і першую, але ў адваротным напрамку, іх хуткасці зраўняюцца і кольца перастае расшырацца.

З улікам законаў механікі, захавання энергіі і моманту колькасці руху вырашана праблема «перасадкі» грузаў на касмічныя «заводы-астравы». І, зразумела, вяртанне на Зямлю... Я ўжо апісаў АТС у нашым папулярным часопісе «Ізобретатель и рационализатор».

— Але гэта канструкцыя патрабуе небывалых затрат!

— Так, Напрыклад, многа металу. Аднак, калі цяперашні сусветны аўтапарк выцягнуць у ланцужок, ён у пяцьдзесяц разоў абркуціць Зямлю па экватару. Значыць, у тэхнічных адносінах чалавецтву пад сілу зманіцца рабаць экватарыяльнае «коло». Падлікі паказваюць, што агульнапланетны транспортны сродак абыдзеца прыкладна 10 трывленаў рублёў. Не танна! Аднак разам зямляне асіляць гэту суму. А можна пабудаваць больш просты варыянт грузавога АТС. У космас будзе запускацца толькі ротар — у папярочным сіязні каля 100 міліметраў. Набраныя такі ротар з грузаў, патрэбных на арбіце. Пры магутнасці энергетычнай «запіткі» АТС у 50 мільёнаў кілагратав можна вывесці ў космас дзесяць мільёнаў тон грузаў за год. Расходы на такое «коло» больш скіплюць: каля 200 мільярдаў рублёў. Гэта па сіле наўрат адной краіне, а з удзелам іншых краін — тым больш.